

Фінансавы аддзел
Карэліцкага раённага выканаўчага камітэта



БЮДЖЭТ ДЛЯ ГРАМАДЗЯН
КАРЭЛІЦКІ РАЁН:



Начальнік фінансавога аддзела Карэліцкага раённага
выканаўчага камітэта

ДАРАШЭНКА ІВАН ІВАНОВІЧ

БЮДЖЭТ ДЛЯ ГРАМАДЗЯН

Бюджэт для грамадзян уяўляе сабой інфармацыю аб фарміраванні бюджэту і выкарыстанні бюджэтных сродкаў, выкладзеную ў максімальна прастай і зразумелай форме. У яго аснову закладзены нормы Закона Рэспублікі Беларусь “Аб рэспубліканскім бюджэце”, палажэнні асноўных напрамкаў бюджэтна-фінансавай і падатковай палітыкі Рэспублікі Беларусь, Закона Рэспублікі Беларусь “Аб мясцовым кіраванні і самакіраванні ў Рэспубліцы Беларусь”.

Дадзены бюджэт створаны з мэтай уключэння насельніцтва ў бюджэтны працэс і павышэння кампетэнтнасці грамадзян у бюджэтных пытаннях. Ён дае магчымасць любому грамадзяніну атрымаць дакладную і зразумелую інфармацыю аб прыярытэтах бюджэтна-падатковай палітыкі, параметры дзяржаўнага бюджэту, падыходах па яго фарміраванню, размеркаванні фінансавых рэсурсаў краіны, запланаваных і дасягнутых выніках выкарыстання бюджэтных сродкаў.

БЮДЖЭТ І БЮДЖЭТНАЯ СІСТЭМА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Для выканання сваіх задач дзяржаве неабходны бюджэт, які фарміруецца за кошт падаткаў і іншых плацяжоў.

У агульным выглядзе бюджэт – гэта фінансавы дакумент, які змяшчае падрабязны план акумулявання і выкарыстання фінансавых рэсурсаў дзяржавы, рэгіёну за пэўны перыяд часу.

Згодна Бюджэтнаму кодэксу Рэспублікі Беларусь, бюджэт – гэта план фарміравання і выкарыстання грашовых сродкаў для забеспячэння рэалізацыі задач і функцый дзяржавы на працягу фінансаванага года. Фінансавы год, таксама як і каляндарны, доўжыцца з 1 студзеня па 31 снежня.

Бюджэт з’яўляецца спосабам пераразмеркавання грашовых даходаў насельніцтва, прадпрыемстваў і іншых юрыдычных асоб у інтарэсах фінансавання дзяржаўных і іншых грамадска значных выдаткаў.

У бюджэтную сістэму Рэспублікі Беларусь як самастойныя часткі ўключаюцца рэспубліканскі бюджэт і мясцовыя бюджэты. Рэспубліканскі бюджэт зацвярджаецца ў форме закона, мясцовыя бюджэты – у форме рашэнняў мясцовых Саветаў дэпутатаў.

Складанне, разгляд, зацвярджэнне, выкананне бюджэтаў, кантроль за іх выкананнем, а таксама складанне, разгляд і зацвярджэнне справаздач аб іх выкананні – гэта бесперапынны працэс з шырокім складам удзельнікаў. У бюджэтным працэсе ўдзельнічаюць Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, Парламент, Урад, мясцовыя Саветы дэпутатаў, мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя

органы, органы Камітэта дзяржаўнага кантролю, іншыя дзяржаўныя органы, а таксама распарадчыкі і атрымальнікі бюджэтных сродкаў.

Пры фарміраванні праекта бюджэту за аснову прыняты мэтавы сцэнарыі развіцця эканомікі. Ён прадугледжвае захаванне бягучай эканамічнай палітыкі, падтрыманне макраэканамічнай збалансаванасці і фінансавай устойлівасці, рост зароботнай платы.

Падатковая палітыка накіравана на рашэнне практычных пытанняў падаткаабкладання і паляпшэнне падатковага адміністравання.

Эканамічная сітуацыя патрабуе захавання жорсткай бюджэтна-падатковай палітыкі.

Бюджэтная палітыка накіравана на захаванне ўстойлівасці бюджэтнай сістэмы, павышэння якасці кіравання дзяржаўнымі фінансамі і прадугледжвае рашэнне такіх задач як:


забеспячэнне збалансаванасці абласнога і мясцовых бюджэтаў у межах наяўных даходаў і крыніц фінансавання дэфіцыту бюджэту;

узмацненне сацыяльнай арыентаванасці расходаў, у тым ліку за кошт рэалізацыі мер, накіраваных на павышэнне якасці жыцця насельніцтва, падтрымку шматдзетных сем'яў;

канцэнтрацыя бюджэтных сродкаў на прыярытэтных напрамках сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёну;

павышэнне дабрабыту работнікаў бюджэтнай сферы, перш за ўсё нізкааплачальных катэгорый.

Структура кансалідаванага бюджэту Карэліцкага раёна



ДАХОДЫ БЮДЖЭТУ

Даходная частка кансалідаванага бюджэту Карэліцкага раёна гэта ўласныя даходы (падатковыя і непадатковыя) і бязвыплатныя паступленні, якія перадаюцца з абласнога бюджэту.

Паказчыкі па даходах разлічваюцца з захаваннем прынцыпу агульнага (сукупнага) пакрыцця расходаў бюджэтаў (г.зн. улічаны ўсе паступленні па ўсіх відах даходных крыніц у поўным аб'ёме).

Аб'ём уласных даходаў бюджэту фарміруецца пад уплывам наступных фактараў:

індэксацыі ставак падаткаў, устаноўленых у беларускіх рублях, у іх ліку зямельны падатак, падатак за здабычу (адабранне) прыродных рэсурсаў, адзіны падатак з індывідуальных прадпрыемстваў і іншых фізічных асоб, падаходны падатак у фіксаваных сумах;

павелічэнне ставак збору за ажыццяўленне рамеснай дзейнасці і збору за ажыццяўленне дзейнасці па аказанні паслуг у сферы аграэкатурызму.

Пры гэтым у рамках сацыяльнай падтрымкі насельніцтва праіндэксаваны льготы і вылікі па падаходным падатку з фізічных асоб, устаноўленых у беларускіх рублях.

ВЫДАТКІ БЮДЖЭТУ

У Карэліцкім раёне захавана сацыяльная накіраванасць бюджэту.

Гэта выдаткі на выплату зароботнай платы і ўзносаў (адлічэнняў) на сацыяльнае страхаванне, аплату лекавых сродкаў і вырабаў медыцынскага прызначэння, прадуктаў харчавання і камунальных паслуг, субсідаванне жыллёва-камунальных і транспартных паслуг, якія аказваюцца насельніцтву, а таксама субсідыі арганізацыям, якія рэалізуюць цвёрдае паліва, паліўныя брыкеты, дровы для насельніцтва па фіксаваных рознічных цэнах, выплату трансфертаў насельніцтву.

Па функцыянальнай структуры ў складзе расходаў бюджэту раёна найбольшы працэнт прыпадае на расходы арганізацый сацыяльнай сферы: адукацыі, аховы здароўя, фізічнай культуры і спорту, культуры, сацыяльнай палітыкі.

БЮДЖЭТЫ СЕЛЬСКИХ САВЕТАЎ

Даходы сельсаветаў сфарміраваны за кошт адлічэнняў ад падаходнага падатку, адлічэнняў ад збору з нарыхтоўшчыкаў і замацаваных даходных крыніц.

Бюджэты сельсаветаў з'яўляюцца датацыйнымі.

У бюджэтах сельсаветаў канцэнтраваныя наступныя выдаткі: на ўтрыманне органаў мясцовага кіравання і самакіравання, рэзервовыя фонды выканкама, забеспячэнне работы пунктаў аховы правапарадку, фінансаванне жыллёва-камунальных паслуг, у тым ліку знос старых і пустуючых дамоў.